

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 245 (5919) 23 кастрычніка 1937 г. субота ЦЕНА 10 КАП.

ПЕРШЫЯ КАНДЫДАТЫ БЕЛАРУСКАЙ ССР

Выбарчая кампанія ў Беларусі ўступіла ў новы этап. Учора на фабрыках, заводах, у інстытутах горада Менска і менскім гарнізоне пачалося вылучэнне кандыдатур у Саюзны Совет.

Сходы рабочых, інжынерна-тэхнічных работнікаў, служачых, студэнтаў, байцоў, камандзіраў і палітработнікаў менскага гарнізона, прысвечаныя вылучэнню кандыдатур у Саюзны Совет, выдзілілі на ўрачыстую магутную дэманстрацыю беззаставной любові і адданасці да свайго партыі і вялікага правядыра народаў усяго свету таварыша Сталіна.

Гэтыя сходы былі дэманстрацыяй наймацнейшай сувязі партыі і шырокіх беспартыйных мас. Не было ні аднаго схода, ні адной прамоў рабочага, інжынерна-тэхнічнага работніка, служачага, байца Чырвонай Арміі, у якой-бы чырвонай ніткай не праходзіла гарачая любоў да вялікай партыі Леніна—Сталіна, узяцчасна за шчаслівае і радаснае жыццё. Называючы кандыдатаў, беспартыйныя рабочыя, як правіла, параўноўвалі сваё жыццё пры савецкай уладзе з тым катаржным, беспрасветным, голодным і беспарадным жыццём, якім жылі мільёны працоўных да пралетарскай рэвалюцыі. У росце заводаў, калгасаў, саўгасаў, ва ўпарадкаванасці дамоў працоўныя бачылі сваё шчасце. Рост магутнасці і моцы пралетарскай дзяржавы ўспрымаліся працоўнымі, як развіццё ўмоў асабістага шчасця, радасці. Інакш не можа і быць. Наша дзяржава — сацыялістычная дзяржава рабочых і сялян. Уся яе палітыка падпарадкавана інтарсам працоўных.

Я, — гаворыць рабочы фабрыкі «КМ» т. Марголін, — пражыў 61 год. Свае лепшыя маладыя гады я загубіў у пажалі, непаспэльнай працы. Радасці не бачыў. Польша эксплуатавала абыходзілася са мною, як з жывёлінай, шыкавала і шавадала хлеба, а затое на даху злілі і піны былі вельмі шчодрымі. Але ўсё гэта прайшло. Зараз я найшчаслівейшы чалавек у свеце. Вышэйшій дасяпер дзялей. Маю 6 зямлі, 3 нявесты, 23 унуці. Сям'я ўся складаецца з 43 чалавек. Усе жывуць радасна і шчасліва. І сёння з вялікай гордасцю маю дзеці аддаць сваё галасе тым, хто стварыў для іх светлае, прыгожае жыццё. Я шчаслівы, што жыў у Сталінскую эпоху. Я адчуваю сябе моцным і заробным. На вытворчасці не з горшых. Зарабляю 600 рублёў у месяц.

Я, стары рабочы, прапаную выбраць кандыдатам у Вярхоўны Совет СССР намага правядыра таварыша Сталіна, таварыша Канстытуцыйнага саюза, які выдзілілі нас ад перамогі.

Мы, жанчыны, гаворыць т. Хаўшчэўская, работніца завода «Большэвік» — мелі шасці год — гніёт каталіцкай эксплуатацыі і гніёт сямейны. Пяер мы сталі роўнапраўнымі людзьмі, і кожны раз калі я думаю аб гэтым, я з сардэчнай удзячнасцю ўспамінаю імя ларога наша Сталіна, які вогненнымі лтарамі ўпсаў у Сталінскую Канстытуцыйна вялікія правы жанчыны, зрабіў іх роўнапраўнымі з усімі грамадзянамі нашай неабсяжнай радзімы.

З бязмежна радасцю я падтрымліваю прапанову аб вылучэнні нашага ларога правядыра таварыша Сталіна і яго лешпака саратніка Кліментія Ефрэмавіча Варашылава кандыдатам у дэпутаты Савета Саюза. Усе працоўныя Менска будучы шчаслівы галасавалі за гэтыя выдатныя кандыдатуры.

Балька мой, — гаворыць чырвонаярмеец тав. Качанаў, — доўгі час быў батраком, а з 1910 года ён працуе на чыгуначным транспарце. У мінулым ён атрымаў 17 руб. 50 кап. у месяц. Зраўнеда, што жылося аму ў сям'і тазы вельмі пажла. А вое зараз ён брыгадзір служб пуні, зарабляе 350 рублёў у месяц і жыве ў поўным дастатку і радасці.

У мяне чатыры браты і сестра. Усе яны, як і я, концылы срадыня тэхнічныя навуковыя ўстановы. І мы з удзячнасцю ўспамінаем, што за гэтыя гады партыя і ўрад забяспечылі нас усім неабходным для жыцця.

У Сталінскай Канстытуцыйна запісана, што савецкая дзяржава забяспечвае ўсім грамадзянам СССР права на апачынак. І гэтым правам працоўныя шырока карыстаюцца ў нас. Я, напрыклад, месяц апачынаў на курорце ў Ялце. Брат мой старэйшы два разы быў на курорце. Балька і маі таксама былі на курорце.

Браты мае і сестра — усе працуюць і зарабляюць ад 450 да 600 рублёў кожны.

Дзякуй партыі і ўраду, дзякуй вялікаму Сталіну за наша замоенае жыццё.

Словы выключнай яркасці прысвечаныя працоўным вялікаму Сталіну. Працоўныя Беларусі называюць таварыша Сталіна сваім вялікім другом. З удзячнасцю беларускі народ гаворыць аб увазе і дапамозе, якія таварыш Сталін заўсёды аказвае Беларускай ССР. Таварыш Сталін быў непасрэдным кіраўніком і арганізатарам перамогі беларускага народа над беларускімі акупантамі. Самы непасрэдны ўдзел ён прымаў у стварэнні беларускай дзяржавы і КП(б)Б. Вялікі Сталін дапамог беларускаму народу ўскрыць банду шпікаў, працешаю на кіруючыя пасты — у Соўнарком, ЦВК і ЦК КП(б)Б. На яго ініцыятыве Соўнарком СССР і ЦК ВКП(б) аказалі дапамогу беларускаму народу ў справе ліквідацыі вынікаў шкодніцтва ў галіне калгаснага ўпарадкавання.

Яго імя — Шчаслівы шлях. Народу радасны саюз. Твой лёс, і твой рост.

Твая дзяржаўнасць, Беларусь!

У гэтых словах беларускага паэта выказаны пачуцці народа. Таварыш Сталін — вялікі друг беларускага народа, сяга і праводзяць зорка працоўных сацыялістычнай Беларусі. Рабочыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі горада Менска, байцы, камандзіры і палітработнікі менскага гарнізона, выказваючы мыслі і пачуцці ўсяго шчаслівага народа, заклікалі, што першы свой галасе яны аддадуць мудраму Сталіну.

Я прапаную, — гаворыць т. Хамікоў, — першым кандыдатам у Вярхоўны Совет СССР выбраць таго, — хто палеч з Вадзімірам Ільічам Леніным рыхтаваў і аваў рабочы клас і салітна на барацьбу за сваё вызваленне.

— хто разам з Леніным перамог на франтах грамадзянскай вайны і даў працоўным Савецкай Расіі сваю сапраўдную радзіму;

— хто на працягу дваццаці год гораў даў краіну за перамогі да перамогі, да светлага сацыялізма;

— хто бязлітасна граміў усіх і ўсіхкіх ворагаў народа: трапциска-зіноўеўска-харынскіх выраркаў, прэзэрнних банкітаў, агентаў фашызма;

— хто даў народам неабсяжнага Савецкага Саюза сённяшняе шчаслівае, багатае жыццё;

— хто з'явіўся тварцом вялікіх правоў савецкага грамадзяніна, запісаных залатымі літарамі ў вялікай Сталінскай Канстытуцыі;

— па чым непасрэдным кіраўніцтвам авангард працоўных усяго свету — вялікі Савецкі Саюз — пабудоваў выдатны будынак сацыялізма;

— хто з'яўляецца найвялікшым геніем лепшым чалавекам нашай эпохі, правядыром усяго прыгнечанага чалавечтва, — а імя яму — **СТАЛІН!**

Працоўныя БССР кожную восень бачылі на свайго вялікага таварыша Кліментія Ефрэмавіча Варашылава. Стустрачы народа з правядыром Чырвонай Арміі заўсёды цёлымі. Радасна моцныя пілі авязаваны беларускі народ з правядыром Чырвонай Арміі. Яшчэ ў толы грамадзянскай вайны таварыш Варашылаў на чале часткі Чырвонай Арміі дапамагае беларускаму народу выгнаць сваіх спрадвечных эксплуататараў — польскіх памешчыкаў і капіталістаў. Пад непасрэдным кіраўніцтвам таварыш Варашылава з кожным разам мацее абаронна магутнасць БССР.

— Вы ўсе ведаеце, — гаворыць тав. Штунюквіч, рабочы завода імя Вялікай Іліны — што Кліментій Ефрэмавіч Варашылаў — гэта адна з чалавек нашай партыі і рабочага класу. Ён стаіць за справу партыі, ён усе жыццё адала рабочага класу, і зараз таварыш Варашылаў абяцаў, што калі вораг памее супольна сваё свабоднае рыла ў наш савецкі агарод, мы яго будзем б'ць не на нашай, а на чужоай зямлі.

— Таму, таварышы, нам треба прасіць ларогі таварышоў Сталіна і Варашылава, каб яны нам далі згоду балатывацца на выбарах у Совет Саюза па Менскай выбарчай акрузе.

Такава прапанова рабочага завода імя Мяснікова. Учора на прадпрыемствах Менска дзесяткі тысяч рабочых выказалі такую-ж мысьль. Гэта мысьль, гэта мара ўсяго беларускага народа.

Учора на прадпрыемствах горада Менска адбыліся шматлюдныя пераовыбарчыя агульныя сходы рабочых, інжынерна-тэхнічных работнікаў, служачых, студэнтаў, байцоў, камандзіраў і палітработнікаў Чырвонай Арміі.

Працоўныя сталіцы ордэнаоной БССР яшчэ раз дэманстравалі сваю любоў, бязмежную адданасць вялікай Комуністычнай партыі, савецкаму ўраду, вялікаму Сталіну.

Працоўныя Менска аднадушна вылучылі таварышоў Сталіна і Варашылава кандыдатамі у дэпутаты Савета Саюза.



МАСКВА, КРЭМЛЬ, ТАВАРЫШУ СТАЛІНУ

Мы, рабочыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі і служачыя горада Менска, сабраўшыся для абмеркавання і вылучэння кандыдатур у Вярхоўны Совет СССР, аднадушна рашылі вылучыць Вас, дарагі таварыш Сталін, першым нашым кандыдатам у дэпутаты ад Менскай гарадской выбарчай акругі ў Совет Саюза.

Кожны партыйны і непартыйны большэвік, кожны савецкі патрыёт, абмяроўваючы ў гэтыя дні кандыдатуры ў Вярхоўны Совет СССР, першыя свае мыслі, першыя свае словы звяртае да Вас, называе Вас, дарагі Іосіф Вісарыявіч, першым сваім дэпутатам. Вас, які разам з Леніным арганізаваў, загартоўваў і пеціў нашы слаўную большэвіцкую партыю, хто разам з Леніным вёў працоўны народ на пераможы штурм капіталізма ў кастрычніцкія дні, хто ў жорсткіх неперымырных баях з ворагамі народа адстааў чыста дзеініскага вучэння і развіваючы далей вялікае вучэнне Маркса—Энгельса—Леніна, прывёў нас да калчатковай, беспаротнай перамогі сацыялізма і вялікае шчаслівае краіну Советам да комунізма.

Пад Вашым мудрым вадзіцтвам, дарагі Іосіф Вісарыявіч, разбіты і знішчаны трапциска-бухарынскія галды, прэзэрнныя найміты фашызма і ахрарак, якія імкнуліся кінуць нас у пекла капіталістычнага рабаства. Вам, дарагі настаўнік і друг, абязваны мы шчаслівым і радасным жыццём. Вы забяспечылі ператварэнне нашай радзімы з жабрачнай, алеталай краіны ў

магутную, перамажоную дзяржаву, крэпасць сусветнай рэвалюцыі. Вы з'яўляецеся тварцом самай дэмакратычнай у свеце вялікай канстытуцыі — харты воліаасцей свабодных народаў Савецкага Саюза.

Вялікая любоў беларускага народа да Вас, свайго лешпага друга, таварыша беларускай дзяржаўнасці, Ленінска-сталінскага нацыянальнага палітыка адрадыла да жыцця шматлікія народы неабсяжнай краіны Советам, забяспечыла ўднім і росквіт нацыянальных па форме, сацыялістычных па зместу культур.

Пад Вашым геніяльным кіраўніцтвам Савецкая Беларусь з адстаалай прыгнечанай калоніі царыма, якую вялікі прыгнечалі рускія і польскія памешчыкі і капіталісты, ператварылася ў квітнюючую індустрыяльна-калгасную рэспубліку — магутны фаріот на захадніх рубяжах Савецкага Саюза. Беларускае народ ніколі не забудзе вялізарнай дапамогі, аказанай яму па Ваших непасрэдных указаннях, па Вашай, дарагі таварыш Сталін, ініцыятыве ў ліквідацыі шкодніцтва польскіх шпіёнаў.

Мы просім Вас, дарагі таварыш Сталін, даць сваю згоду балатывацца па ў Совет Саюза ад Менскай гарадской выбарчай акругі.

Нахай жыве першы кандыдат савецкага народа ў дэпутаты Савета Саюза Вярхоўнага Савета СССР вялікі працавіты народ, наш родны таварыш і Сталін!

ПА ДАРУЧЭННЮ АГУЛЬНЫХ СХОДАў РАБОЧЫХ, ІНЖЫНЕРНА-ТЭХНІЧНЫХ РАБОТНІКАў І СЛУЖАЧЫХ ПІСЬМО ПАДПІСАЛІ:

Лоскат — завод імя Варашылава, Ахрэмчыні — завод імя Кірава, Левін — фабрыка «Кастрычнік», Ноган — фабрыка «КМ», Кервалёў — масакамбінат, Шымановіч — калддзёрская фабрыка «Комунар», Ляшчына — завод імя Молатава, Вярхоўскі — друкарня імя Сталіна, Праціч — вагоннае дзю, Сірочкі — паравознае дзю, Гамер — фабрыка імя Куйбышава, Патроўская — фабрыка «Чырвоны тэкстыльчык», Г. Скабло — фабрыка імя Капалюца, Паўлаў — цагельны завод № 1, Антаненна — Акадэмія Навук БССР, Цоер — Белдзяржуніверсітэт, Шаршнёў — Юрыдычны інстытут, Шэйнгаўз — камбінат сувязі, праф. Мац — Калініны гарадок.

Ад байцоў, камандзіраў і палітработнікаў Менскага гарнізона пісьмо падпісалі: Свірыдаў, Егораў, Кавалёў, Алееў, Кірылаў, Машкоў, Тіаэна, Лідзькоў, Букарніка, Камкоў, Іваноў, Курбатэў, Шыдлоўскі, Мядзведзеў, Манухін, Кураў.

магутную, перамажоную дзяржаву, крэпасць сусветнай рэвалюцыі. Вы з'яўляецеся тварцом самай дэмакратычнай у свеце вялікай канстытуцыі — харты воліаасцей свабодных народаў Савецкага Саюза.

Вялікая любоў беларускага народа да Вас, свайго лешпага друга, таварыша беларускай дзяржаўнасці, Ленінска-сталінскага нацыянальнага палітыка адрадыла да жыцця шматлікія народы неабсяжнай краіны Советам, забяспечыла ўднім і росквіт нацыянальных па форме, сацыялістычных па зместу культур.

Пад Вашым геніяльным кіраўніцтвам Савецкая Беларусь з адстаалай прыгнечанай калоніі царыма, якую вялікі прыгнечалі рускія і польскія памешчыкі і капіталісты, ператварылася ў квітнюючую індустрыяльна-калгасную рэспубліку — магутны фаріот на захадніх рубяжах Савецкага Саюза. Беларускае народ ніколі не забудзе вялізарнай дапамогі, аказанай яму па Ваших непасрэдных указаннях, па Вашай, дарагі таварыш Сталін, ініцыятыве ў ліквідацыі шкодніцтва польскіх шпіёнаў.

Мы просім Вас, дарагі таварыш Сталін, даць сваю згоду балатывацца па ў Совет Саюза ад Менскай гарадской выбарчай акругі.

Нахай жыве першы кандыдат савецкага народа ў дэпутаты Савета Саюза Вярхоўнага Савета СССР вялікі працавіты народ, наш родны таварыш і Сталін!

ПА ДАРУЧЭННЮ АГУЛЬНЫХ СХОДАў РАБОЧЫХ, ІНЖЫНЕРНА-ТЭХНІЧНЫХ РАБОТНІКАў І СЛУЖАЧЫХ ПІСЬМО ПАДПІСАЛІ:

Лоскат — завод імя Варашылава, Ахрэмчыні — завод імя Кірава, Меламед — швейная фабрыка «Кастрычнік», Ноган — швейная фабрыка «КМ», Шостак — масакамбінат, Шопіра — канддзёрская фабрыка «Комунар», Ляшчына — завод імя Молатава, Вярхоўскі — друкарня імя Сталіна, Праціч — вагоннае дзю, Сірочкі — паравознае дзю, Гамер — фабрыка імя Куйбышава, Патроўская — фабрыка «Чырвоны тэкстыльчык», Г. Скабло — фабрыка імя Капалюца, Паўлаў — цагельны завод № 1, Антаненна — Акадэмія Навук БССР, Цоер — Белдзяржуніверсітэт, Шаршнёў — Юрыдычны інстытут, Шэйнгаўз — камбінат сувязі, праф. Меліх — Клінічны гарадок, Рамашкоў — медыцынскі.

Ад байцоў, камандзіраў і палітработнікаў Менскага гарнізона пісьмо падпісалі: Свірыдаў, Егораў, Кавалёў, Алееў, Кірылаў, Машкоў, Тіаэна, Лідзькоў, Букарніка, Камкоў, Іваноў, Курбатэў, Шыдлоўскі, Мядзведзеў, Манухін, Кураў.

МАСКВА, НАРОДНАМУ КАМІСАРУ АВАРОНЫ СССР ТАВАРЫШУ ВАРАШЫЛАВУ

Мы, рабочыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі і служачыя горада Менска, сабраўшыся для абмеркавання і вылучэння кандыдатур у Вярхоўны Совет СССР, аднадушна рашылі вылучыць Вас, дарагі таварыш Варашылаў, кандыдатам у дэпутаты ад Менскай гарадской выбарчай акругі ў Совет Саюза.

Вы, дарагі таварыш Варашылаў, родны і блізкі сэрцу кожнага партыйнага і непартыйнага большэвіка, сэрцу кожнага патрыэта нашай сацыялістычнай радзімы.

Мы ведаем Вас, родны наш Кліментій Ефрэмавіч, — як лешпага, блізкага друга беларускага народа. Мы ведаем, як у гады грамадзянскай вайны Вы ў першых радах рускага рабочага класа, узначальваючы жалезныя пакі Чырвонай Арміі, дапамагі беларускаму народу зчысціць сваю зямлю ад крываых германскіх і польскіх акупантаў, памешчыкаў і капіталістаў.

Мы ведаем Вашу нястомную работу па ўмацаванню Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі — баявога фарпоста Савецкага Саюза на захадніх граніцах і Вашы нястомныя клопаты аб росце і росквіце шчаслівага беларускага народа.

Мы просім Вас, дарагі таварыш Варашылаў, даць сваю згоду балатывацца па ў Совет Саюза Вярхоўнага Савета СССР ад Менскай гарадской выбарчай акругі і абяцаем Вам апраўдаць Вашу давер і далейшай беззаставной барацьбой за справу Леніна—Сталіна, за новую перамогі комунізма.

ВА ДАРУЧЭННЮ АГУЛЬНЫХ СХОДАў РАБОЧЫХ, ІНЖЫНЕРНА-ТЭХНІЧНЫХ РАБОТНІКАў І СЛУЖАЧЫХ ПІСЬМО ПАДПІСАЛІ:

Лоскат — завод імя Варашылава, Ахрэмчыні — завод імя Кірава, Меламед — швейная фабрыка «Кастрычнік», Ноган — швейная фабрыка «КМ», Шостак — масакамбінат, Шопіра — канддзёрская фабрыка «Комунар», Ляшчына — завод імя Молатава, Вярхоўскі — друкарня імя Сталіна, Праціч — вагоннае дзю, Сірочкі — паравознае дзю, Гамер — фабрыка імя Куйбышава, Патроўская — фабрыка «Чырвоны тэкстыльчык», Г. Скабло — фабрыка імя Капалюца, Паўлаў — цагельны завод № 1, Антаненна — Акадэмія Навук БССР, Цоер — Белдзяржуніверсітэт, Шаршнёў — Юрыдычны інстытут, Шэйнгаўз — камбінат сувязі, праф. Меліх — Клінічны гарадок, Рамашкоў — медыцынскі.

Ад байцоў, камандзіраў і палітработнікаў Менскага гарнізона пісьмо падпісалі: Свірыдаў, Егораў, Кавалёў, Алееў, Кірылаў, Машкоў, Тіаэна, Лідзькоў, Букарніка, Камкоў, Іваноў, Курбатэў, Шыдлоўскі, Мядзведзеў, Манухін, Кураў.

Ад байцоў, камандзіраў і палітработнікаў Менскага гарнізона пісьмо падпісалі: Свірыдаў, Егораў, Кавалёў, Алееў, Кірылаў, Машкоў, Тіаэна, Лідзькоў, Букарніка, Камкоў, Іваноў, Курбатэў, Шыдлоўскі, Мядзведзеў, Манухін, Кураў.

Ад байцоў, камандзіраў і палітработнікаў Менскага гарнізона пісьмо падпісалі: Свірыдаў, Егораў, Кавалёў, Алееў, Кірылаў, Машкоў, Тіаэна, Лідзькоў, Букарніка, Камкоў, Іваноў, Курбатэў, Шыдлоўскі, Мядзведзеў, Манухін, Кураў.

Ад байцоў, камандзіраў і палітработнікаў Менскага гарнізона пісьмо падпісалі: Свірыдаў, Егораў, Кавалёў, Алееў, Кірылаў, Машкоў, Тіаэна, Лідзькоў, Букарніка, Камкоў, Іваноў, Курбатэў, Шыдлоўскі, Мядзведзеў, Манухін, Кураў.

Ад байцоў, камандзіраў і палітработнікаў Менскага гарнізона пісьмо падпісалі: Свірыдаў, Егораў, Кавалёў, Алееў, Кірылаў, Машкоў, Тіаэна, Лідзькоў, Букарніка, Камкоў, Іваноў, Курбатэў, Шыдлоўскі, Мядзведзеў, Манухін, Кураў.

Ад байцоў, камандзіраў і палітработнікаў Менскага гарнізона пісьмо падпісалі: Свірыдаў, Егораў, Кавалёў, Алееў, Кірылаў, Машкоў, Тіаэна, Лідзькоў, Букарніка, Камкоў, Іваноў, Курбатэў, Шыдлоўскі, Мядзведзеў, Манухін, Кураў.

Ад байцоў, камандзіраў і палітработнікаў Менскага гарнізона пісьмо падпісалі: Свірыдаў, Егораў, Кавалёў, Алееў, Кірылаў, Машкоў, Тіаэна, Лідзькоў, Букарніка, Камкоў, Іваноў, Курбатэў, Шыдлоўскі, Мядзведзеў, Манухін, Кураў.

Ад байцоў, камандзіраў і палітработнікаў Менскага гарнізона пісьмо падпісалі: Свірыдаў, Егораў, Кавалёў, Алееў, Кірылаў, Машкоў, Тіаэна, Лідзькоў, Букарніка, Камкоў, Іваноў, Курбатэў, Шыдлоўскі, Мядзведзеў, Манухін, Кураў.

Ад байцоў, камандзіраў і палітработнікаў Менскага гарнізона пісьмо падпісалі: Свірыдаў, Егораў, Кавалёў, Алееў, Кірылаў, Машкоў, Тіаэна, Лідзькоў, Букарніка, Камкоў, Іваноў, Курбатэў, Шыдлоўскі, Мядзведзеў, Манухін, Кураў.

Ад байцоў, камандзіраў і палітработнікаў Менскага гарнізона пісьмо падпісалі: Свірыдаў, Егораў, Кавалёў, Алееў, Кірылаў, Машкоў, Тіаэна, Лідзькоў, Букарніка, Камкоў, Іваноў, Курбатэў, Шыдлоўскі, Мядзведзеў, Манухін, Кураў.

нас, як імя жалезнага палкаводца на наш роднай, любімай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, якая пад Вашым кіраўніцтвам расла, загартоўвалася і стала самай магутнай, самай сільнай у свеце арміяй, здольнай у любую мінуту сакрушальна разграміць ворага на той тэрыторыі, адкуль ён прыдзе, калі ён паспрабуе парушыць свяшчэнныя граніцы Савецкай зямлі.

Мы ведаем Вас, родны наш Кліментій Ефрэмавіч, — як лешпага, блізкага друга беларускага народа. Мы ведаем, як у гады грамадзянскай вайны Вы ў першых радах рускага рабочага класа, узначальваючы жалезныя пакі Чырвонай Арміі, дапамагі беларускаму народу зчысціць сваю зямлю ад крываых германскіх і польскіх акупантаў, памешчыкаў і капіталістаў.

Мы ведаем Вашу нястомную работу па ўмацаванню Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі — баявога фарпоста Савецкага Саюза на захадніх граніцах і Вашы нястомныя клопаты аб росце і росквіце шчаслівага беларускага народа.

Мы просім Вас, дарагі таварыш Варашылаў, даць сваю згоду балатывацца па ў Совет Саюза Вярхоўнага Савета СССР ад Менскай гарадской выбарчай акругі і абяцаем Вам апраўдаць Вашу давер і далейшай беззаставной барацьбой за справу Леніна—Сталіна, за новую перамогі комунізма.

ВА ДАРУЧЭННЮ АГУЛЬНЫХ СХОДАў РАБОЧЫХ, ІНЖЫНЕРНА-ТЭХНІЧНЫХ РАБОТНІКАў І СЛУЖАЧЫХ ПІСЬМО ПАДПІСАЛІ:

Лоскат — завод імя Варашылава, Ахрэмчыні — завод імя Кірава, Меламед — швейная фабрыка «Кастрычнік», Ноган — швейная фабрыка «КМ», Шостак — масакамбінат, Шопіра — канддзёрская фабрыка «Комунар», Ляшчына — завод імя Молатава, Вярхоўскі — друкарня імя Сталіна, Праціч — вагоннае дзю, Сірочкі — паравознае дзю, Гамер — фабрыка імя Куйбышава, Патроўская — фабрыка «Чырвоны тэкстыльчык», Г. Скабло — фабрыка імя Капалюца, Паўлаў — цагельны завод № 1, Антаненна — Акадэмія Навук БССР, Цоер — Белдзяржуніверсітэт, Шаршнёў — Юрыдычны інстытут, Шэйнгаўз — камбінат сувязі, праф. Меліх — Клінічны гарадок, Рамашкоў — медыцынскі.

Ад байцоў, камандзіраў і палітработнікаў Менскага гарнізона пісьмо падпісалі: Свірыдаў, Егораў, Кавалёў, Алееў, Кірылаў, Машкоў, Тіаэна, Лідзькоў, Букарніка, Камкоў, Іваноў, Курбатэў, Шыдлоўскі, Мядзведзеў, Манухін, Кураў.

Ад байцоў, камандзіраў і палітработнікаў Менскага гарнізона пісьмо падпісалі: Свірыдаў, Егораў, Кавалёў, Алееў, Кірылаў, Машкоў, Тіаэна, Лідзькоў, Букарніка, Камкоў, Іваноў, Курбатэў, Шыдлоўскі, Мядзведзеў, Манухін, Кураў.

Ад байцоў, камандзіраў і палітработнікаў Менскага гарнізона пісьмо падпісалі: Свірыдаў, Егораў, Кавалёў, Алееў, Кірылаў, Машкоў, Тіаэна, Лідзькоў, Букарніка, Камкоў, Іваноў, Курбатэў, Шыдлоўскі, Мядзведзеў, Манухін, Кураў.

Ад байцоў, камандзіраў і палітработнікаў Менскага гарнізона пісьмо падпісалі: Свірыдаў, Егораў, Кавалёў

ВЫБАРЧАЯ КАМПАНИЯ ў ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ СССР

ЮСІФ ВІСАРЫЕНАВІЧ СТАЛІН і КЛІМЕНЦІЙ ЕФРЭМАВІЧ ВАРАШЫЛАУ — ВЫЛУЧАНЫ КАНДЫДАТАМІ У ДЭПУТАТЫ СОВЕТА САЮЗА АД МЕНСКА



Прадвыбарчы агульны сход рабочых, інжынераў і служачых менскай абутковай фабрыкі імя Кагановіча, прысвечаны вылучэнню кандыдатаў у дэпутаты Савета Саюза.

Фото Я. Салавейчыка.

КАНДЫДАТ ЧЫРВОНОЙ АРМІІ

Агульны сход байцоў, камандзіраў, начальніка састава і членаў сям'і камандзіра і начальніка састава, будаўнічых рабочых у артылерыйскім палку адной камісар часці тав. Боркін.

Старшынствуючы схода прадстаўляе слова для вылучэння кандыдатаў у Совет Саюза чырвонаармейцу Калчанаву.

— Я, — гаворыць тав. Калчанав, — вылучаю самага лепшага, самага любімага намі чалавека, правядыра і настаўніка — баяў і друга працоўных — таварыша Сталіна кандыдатам у дэпутаты Савета Саюза Вярхоўнага Савета СССР.

— Я вылучаю кандыдату таварыша Сталіна таму, што таварыш Сталін забяспечыў нам сваім геніяльным кіраўніцтвам краіну заможна і шчасліва жыццём. У Сталінскай Канстытуцыі, тваром якой з'яўляецца таварыш Сталін, зарэгістравана велізарны заваяваны народам Савецкага Саюза за 20 год Вялікай пралетарскай рэвалюцыі, Сталінская Канстытуцыя забяспечвае ўсім грамадзянам права на працу, права на адукацыю. І калі я ўспамінаю жыццё маіх бацькоў і сваякоў, то яшчэ больш наглядна пераканваюся ў велізарным значэнні гэтых пунктаў Сталінскай Канстытуцыі.

— Бацька мой доўгі час быў батраком, а з 1910 года ён працуе на чыгуначным транспарце. У мінулым ён атрымаваў 17 руб. 50 кап. у месяц. Зразумела, што там жылося яму ў сям'і вельмі цяжка. А вось зараз ён брыгадзір службы пуці, зарабляе 350 рублёў у месяц і жыць у пуні дастаць і радасць.

У мяне чатыры браты і адна сястра. Усе яны, як і я, кожны і сарэднія тэхнічны навуцальныя ўстановы. І мы з удзячнасцю ўспамінаем, што за гэтыя год партыя і ўрад забяспечылі нас усім неабходным для вучобы.

У Сталінскай Канстытуцыі запісана, што савецкі ўрад забяспечвае ўсім грамадзянам СССР і права на адукацыю. І гэты правам працоўных шырока карыстаюцца ў нас. Я, напрыклад, месяц адпачываю на курорце ў Ялце. Брат мой старэйшы два разы быў на курорце. Бацька і матка таксама былі на курорце. Брат мае і сястра працуюць і зарабляюць аз 450 да 600 рублёў. Дзякуй партыі і ўраду, дзякуй вялікаму Сталіну за наша заможнае жыццё!

Свой першы голас я аддаю роднаму таварышу Сталіну.

— Я вылучаю кандыдату таго, хто перада веў, вядзе і будзе весці народы СССР па ланіскаму шляху, наперад ад

перамогі да перамогі — да камунізма, — нашага баяў таварыша Сталіна. (Бурныя апладысменты. Вокаліцы: «Ура!», «Няхай жыве таварыш Сталін!»).

На трыбуну ўзыходзіць малодшы камандзір звыштармавой службы, дэпутат Менскага горсавета тав. Казлоў.

— Усім мы, — гаворыць т. Казлоў, — абавязаны таварышу Сталіну. Байцы і камандзіры, як і ўвесь савецкі народ, да канца адданым нашай партыі Леніна і Сталіна. Горача патрымліваю прапанову маскоўскіх рабочых і байцоў нашай часці аб вылучэнні першым дэпутатам у Совет Саюза Вярхоўнага Савета СССР таварыша Сталіна.

— Я прапную, — прапнуе тав. Казлоў, — унесці кандыдатам у дэпутаты ў Совет Саюза Вярхоўнага Савета СССР вернага саратніка Сталіна — першага маршала Савецкага Саюза таварыша Варашылава. Яго жыццё — гэта жыццё большавіка, вырашчанага Леніным і Сталіным. Яго жыццё пры царскім рэжыме — гэта катарга і ссылка за рэвалюцыйны перакананні і зьяўленні, за неўмірную барацьбу пад сцягам камуністычнай партыі. Пад кіраўніцтвам гэтага наліка большавіка, саратніка вялікага Сталіна, наша доблесная Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія стала самай магутнай арміяй у свеце, таму што яна выхавана большавіцкай партыяй, нашым правадыром і настаўнікам таварышам Сталіным.

Я, як воін рэзімы, вылучаю кандыдату першага маршала Савецкага Саюза К. Е. Варашылава ў Совет Саюза Вярхоўнага Савета СССР.

Няхай жыве партыя Леніна—Сталіна! Няхай жыве пераможная РСЧА і яе першы маршал таварыш Варашылаў!

Няхай жыве вялікі правадыр народаў, друг і бацька вялікі Сталін!

На сходы выступілі 24 чалавекі. У іх выступленнях імя Сталіна гучала, як радасць, як шчасце палых дзён.

У сваім рашэнні байцы і камандзіры запісалі:

«Кандыдатамі ў дэпутаты Савета Саюза вылучыць вялікага правядыра, друга і баяў працоўных усяго свету, геніяльнага тварна Сталінскай Канстытуцыі, патхніцеля і арганізатара сацыялістычных перамог у СССР — Юсіфа Вісарыянавіча Сталіна і любімага ўсім працоўнымі правадыра Чырвонай Арміі, вернага саратніка таварыша Сталіна — першага маршала Савецкага Саюза Кліменція Ефрэмавіча Варашылава».

А. ІВАНОВ.

СЛОВА РАБОЧИХ ЗАВОДА імя ВАРАШЫЛАВА ПРАПАНАВА

Калі годко абвясціў аб скасаванні працоўнага дня, рабочыя, работніцы, інжынеры, служачыя сабраліся ў заводскай сталовай. На сход прышла ўся ранішня змена — 604 чалавекі, каб наменці кандыдата ў дэпутаты ў Совет Саюза.

Самыя паважаныя і папулярныя на заводзе людзі выбароча ў прэзідыум.

На трыбуну ўзыходзіць стары кадравы металіст, які мае 37-гадовы вытворчы стаж, беспартыйны майстар лінейнага паха тав. Лоскат.

Тав. Лоскат у простых і яркіх словах, якія ідуць ад самага сэрца, расказаў сходы пра цяжкае і беспрасветнае жыццё рабочых да Кастрычніцкай рэвалюцыі і пра новае святае, шчаслівае жыццё пры савецкай уладзе. Ён гаворыць:

— Вы ўдумайцеся толькі ў сэнс тых вялікіх дзён, да якіх мы з вамі дасяглі. Увесь наш народ, кожны грамадзянін савецкай краіны, якому споўнілася 18 год, будзе прымаць удзел у выбарах прадстаўнікоў у вярхоўны орган улады, будзе сам асабіста гэтых прадстаўнікоў выбіраць.

Я — стары рабочы. Доўгія годы да Кастрычніцкай рэвалюцыі прапанаў на капіталістаў. Сярод вас ёсць таксама такія, якія памытаюць, як у старыя праклятыя годы за малейшае выступленне працоўных у абарону сваіх правоў партыя жанідары лята лезеваляса над імі. Я памяню, як у стары час царскі ўрад таксама прызначыў «выбары» ў Думу. Але гэтыя выбары былі паз нагайкі. Рабочыя, якія асмелваліся зборцца на свае сходы, партыя адрывічы разганялі, збівалі, многіх сажмалі ў турмы.

Зараз мы адкрыты і свабодна рыхтуемца да сваіх выбараў, на аснове Сталінскай Канстытуцыі, на аснове той вялікай Канстытуцыі, якая гарантуе нам права на працу, на адпачынак, на адукацыю.

Таварыш! Наш завод носіць імя першага маршала Савецкага Саюза. Я прапную выставіць ад нашай Менскай вы-

барчай акругі для выбараў у Совет Саюза кандыдату таварыша Кліменція Ефрэмавіча Варашылава.

Ад імя нашага завода будзем прасіць, каб таварыш Варашылаў агадзіўся балатывацца ад Менскай выбарчай акругі дэпутатам у Совет Саюза.

Для нас быў-бы вялікі гонар, калі-б таварыш Варашылаў агадзіўся балатывацца ад нашай выбарчай акругі. Я хучаю, што таварыш Варашылаў агадзіцца. А мы пастараемся апраўдць яго давер'е стаханавскай работай, яшчэ большай пільнасцю ў адносінах да ворагаў.

Няхай жыве наш першы маршал Кліменцій Ефрэмавіч Варашылаў!

Прапанава старога лінейчыка сустракаецца бурнымі авадымі. Усе ўдзельнікі схода ўстаюць з месца і бурна апладыруюць у гонар вялікага Сталіна і яго бліжэйшага саратніка таварыша Варашылава.

Гарачую прамоў сказаў фармоўшчык лінейнага паха комсамолца тав. Эстэркін. Ён патрымлівае прапанава тав. Лоската і дадае:

— Мы знаходзімся на рубяжы з капіталістычным светам. Гэта абавязвае нас яшчэ больш умцаваць абароназдольнасць нашай краіны, зрабіць яшчэ больш непераступнымі нашы граніцы.

Наша сфаўна Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія пад кіраўніцтвам жалезнага маршала і першага маршала таварыша Варашылава ён раз граміла і будзе граміць ворагаў, якія напрабоўць напасці на вялікі СССР.

Я агознен з прапанава тав. Лоската аб вылучэнні кандыдатам у дэпутаты ў Совет Саюза таварыша Варашылава.

Беспартыйны канструктар завода тав. Зісман у сваім выступленні гаварыў аб трыумфе ланіска-сталінскай палыманальнай палітыкі!

— Усе народы многанациянальнага СССР жывуць дружнай сям'ёй і разам

будуць шчаслівае сацыялістычнае грамадства. Дружба народаў СССР — гэта пераможная сіла, аб якую разаб'юцца ўсе выязкі ворагаў.

Прыёмныя інструментаў комсамолка тав. Валатоўская і інжынер-камуніст тав. Бройды ў сваім выступленні таксама гарача патрымлівалі кандыдату таварыша Варашылава.

Сход аханадуша прыняў наступную пастанову:

— Кандыдатам у дэпутаты Савета Саюза ад Менскай гарадской выбарчай акруге ад рабочых, служачых, інжынераў і тэхнікаў, камуністаў і комсамольцаў завода імя Варашылава вылучыць таварыша Варашылава Кліменція Ефрэмавіча, народнага камісара абароны СССР, першага маршала Савецкага Саюза, вернага саратніка правадыра народаў таварыша Сталіна.

Агульны сход прасіць таварыша Варашылава даць сваю згоду балатывацца ў дэпутаты Савета Саюза па Менскай гарадской выбарчай акруге.

Даручыць прадстаўнікам, выбраным на сходы завода імя Варашылава, вылучыць на перадвыбарчай акруговай нарадзе прадстаўнікоў працоўных кандыдатам у дэпутаты Савета Саюза па Менскай гарадской выбарчай акруге першага маршала Савецкага Саюза, жалезнага маршала абароны, сфаўнага налікаюцца нашай роднай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі — Кліменція Ефрэмавіча Варашылава.

Пад доўга неамаўкаючыя авады сход адначуна прыняў пастанову аб пасылцы прыватных таварышам таварышу Сталіну і таварышам Варашылаву, даручышы пазісіць гэтыя таварышам старому лінейнаму майстру, стаханаву тав. Лоскату.

На гэтым-жа сходы былі выбраны чатыры прадстаўнікі завода на перадвыбарчую акруговую нараду.

З вялікім удзячнасцю ўдзельнікі схода спеці «Інтэрнацыянал».

М. КИ.

НАША СОНЦА, НАШ СЦЯГ

Шмат увагі і сардэчнага бацькоўскага клопату ўдзяліў і ўдалае бездурскаму народу наш настаўнік і правадыр, таварыш Сталін. Беларускае працоўнае народ помніць гэта і шчыра пачіне. Ён не забывае тую вялікую вялікую ролю, якую належаць таварышам Сталіну ў абароне Беларусі ад беларускіх акупантаў, у стварэнні Беларускай Савецкай Рэспублікі. Гэта бацькоўскае клопатлівае выхаванне ў штодзённым нашым жыцці і асабліва ярка выяўляецца ў той дапамозе працоўнаму калгаснаму салянству, якую аказваў таварыш Сталін у справе ліквідацыі шкодніцтва, прычымнага ворагамі народа. Беларускае працоўнае народ, знаходзячыся на захадным фаронце, па суседзтва з краінамі італьянскага фашызма, глыбока ўсведала ролю Чырвонай Арміі і не жалезнага маршала таварыша Варашылава ў абароне нашай тэрыторыі. Амаць кожны год авецкае таварыш Варашылаў нашу рэспубліку, дзе ён мае асабісты знаёмства з калгаснікамі. Сярод калгаснікаў Кіра Ефрэмавіч карыстаецца аграмою любоўю, паганам, папулярнасцю, як адзін з бліжэй-

шых супрацоўнікаў таварыша Сталіна. Вось чаму ў дні выбарчай кампаніі ў Вярхоўны Совет выбарчыкі Менскай акругі так адначуна і з такім энтузіязмам ставяць кандыдатуры таварышоў Сталіна і Варашылава. Гэта — вялікі, жывы вопыт той маральнай сувязі і пазычнасці, якія выказваюць нашы выбарчыкі прчэйшым фігурам нашай Сталінскай эпохі.

Да хору галасоў удзячнага народа і я свой голас даду чаю.

ЯКУБ КОЛАС.

22/X—37 г.

ПРАПАНАВА СТАХАНАЎКІ

...Завінеў званок. Прайшло якіх-небудзь пяць мінут. У прахах настала небывалая цішыня. Работніцы і рабочыя фабрыкі дружна і арганізавана сабраліся на двор. Яны размясціліся хто як мог. Многія выказвалі зноў.

Выбарчы сход ажывае старшыня фабрыка тав. Якубоўскі. Сход намячае для абмеркавання два пытанні: выстаўленне кандыдатаў у Совет Саюза і выбары прадстаўнікоў на перадвыбарчую нараду Менскай гарадской акругі.

На трыбуну — знатная стаханавца Аляксандра Андрэяна Вакшевіч.

Мурашкі па песту багучы, — гаворыць яна, — калі ўспамінаеш пра мінулае пралітае жыццё. Гэта была ад пільна да пільна катаржная работа за капейкі, якіх ледзь хапала на хлеб і ваду. Жылі ўпрогаладз. А хвацпаць год мы жылі шчасліва і радасна ў нашай краіне. Гэтае выдатнае жыццё нам даў і забяспечыў любімы правадыр народаў таварыш Сталін.

— У Совет Саюза мы павінны выбіраць лепшых сядуноў сваёй рэзімы, — залула пад агучнае алаборане тав. Вакшевіч. — Я прапную кандыдату ў дэпутаты Савета Саюза таварыша Канстытуцыі любімага правадыра народаў таварыша Сталіна.

Прапанава тав. Вакшевіч была сустра-та праяўнымі апладысментамі.

Наступнае слова прасіць стаханавца фабрыкі тав. Кабернік. Яна протэ і зразумела гаворыць аб нашых гранічных перамогах, заваявах рэвалюцыі, аб вялікіх правах савецкага народа, асабліва жанчы.

— З годрасна я, — заяўляе т. Кабернік, — патрымліваю прапанава аб кандыдаце ў Совет Саюза Вялікага Сталіна. Дадаткова я ўношу кандыдату лепшага саратніка таварыша Сталіна, правядыра Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі таварыша Варашылава. Тонучы ў моры авідысментальнае апошнія словы т. Кабернік.

Сход адначуна кандыдатам у дэпутаты Савета Саюза па Менскай гарадской выбарчай акруге ад рабочых і служачых, інжынераў і тэхнікаў, камуністаў і комсамольцаў фабрыкі «8-е сакавіка» вылучыць любімага правадыра народаў таварыша Сталіна Юсіфа Вісарыянавіча і любімага правадыра Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, першага маршала Савецкага Саюза таварыша Варашылава Кліменція Ефрэмавіча.

Сход прасіць таварышоў Сталіна і Варашылава даць сваю згоду балатывацца ў дэпутаты Савета Саюза па Менскай гарадской выбарчай акруге.

Пад грым апладысментальна сход паслаў прывітаньня таварышам таварышам Сталіну і Варашылаву.

В. А.

ЮСІФ ВІСАРЫЁНАВІЧ СТАЛІН І КЛІМЕНЦІЙ ЕФРЭМАВІЧ ВАРАШЫЛАЎ— ВЫЛУЧАНЫ КАНДЫДАТАМІ У ДЭПУТАТЫ СОВЕТА САЮЗА АД МЕНСКА

РАДУЕМСЯ СВАІМ СВЕТЛЫМ, ШЧАСЛІВЫМ ЖЫЦЦЁМ

Дзень 22 кастрычніка — значна-ная дата ў жыцці калектыва рабочых менскай пухаркавай фабрыкі «Комунарка». У гэты гістарычны дзень рабочыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі, служачыя сабраліся для таго, каб вылучыць свайго кандыдата ў Совет Саюза ад Менскай гарадской выбарчай акругі.

Да 4-х гадзін дня 700 чалавек рабочых абодвух змен напоўнілі памяшканне фабрычнай сталовай.

Старшыня заўкома тав. Новікаў адкрыў сход.

Соня Снігур першаю просіць слова.

У зале ціш. Кожны з увагаю слухае свайго лепшага таварыша на рабоце.

— Зараз мы дажылі да такога шчаслівага часу, калі маем гістарычны дакумент — Сталінскую Канстытуцыю. Ніхто так сёння не можа радавацца, як мы. Мы нараўне з мужчынамі выбіраем у органы савецкай улады, аб чым толькі марылі жанчыны ў капіталістычным свеце.

Беларускі народ быў у мінулым пад трайным прыгнётам. Наш народ парпеў і ад пара і буржуазіі, і ад пямечкіх і беларускіх акупантаў. Але мы пры дапамозе рускіх рабочых змагліся ад векавога прыгнёту і ўжо 17 год будзем шчаслівае жыццё.

Але нам ворагі народа хацелі наладзіць на шлях ірвы, іны хацелі вярнуць капіталізм і злоўжываць у Беларусі памешчыкаў і фабрыкантаў. Ім не ўдалося гэта! Нам другі і бацька любімы Сталін дапамог выкрасіць ворагаў.

Я прапаную вылучыць ад нашага калектыва першым кандыдатам у Совет Саюза таварыша Сталіна.

Прапаную таксама вылучыць нашым кандыдатам лепшага сапатніка таварыша Сталіна Клімента Ефрэмавіча Варашылава.

Бурнай авадзінай загучаюцца словы аратора. Сход апыльнуе. У зале доўга не сціхаюць вопіскі прывітання ў гонар таварыша Сталіна і таварыша Варашылава. Гэта была бурная дэмастранцыя згуртаванасці працоўных вакол партыі і правадыра і другога савецкага народа таварыша Сталіна.

Аліза за другімі амяляюцца аратары, т. Ждановіч, Каган, Берэін, Дабкін, Лефев і інш., іны таварышы аб перамогах.

аб забавях рэвалюцыі, ушматлілі аб пажыткіх мінулым, расказвалі і аб шчаслівым сёння. Работніца Лефева расказала аб жудасных умовах жыцця ў мінулым, аб тым, як яна не магла навучыцца пісьменнасці:

— Толькі пяпер, пры савецкай уладзе, — гаворыць тав. Лефева, — я стала пісьменнаю. Толькі пяпер я дадалася, што такое жыццё. Мы павінны вылучыць у органы ўлады тых людзей, якія вывелі нас на шлях светлага жыцця. Вось чаму я аддаю свой голас за таварыша Сталіна.

Многа разоў перарывалася апладыментамі прамова стаханавца Шымавіча Машы. Янз старая работніца, з вялікім вытворчым стажам, перажыла жахі капіталістычных фабрык. Гаворыць на яўрэйскай мове:

— Мне было 9 год, калі я найшла працаваць на фабрыку Гаркаві. Там я ўладвала ў скрыні ірыс і за гату працу атрымлівала ў дзень толькі 4 коп. Але я павінна была падтрымліваць сямя, як і маршала. Як цяжка было жыць у вылітнім палавале! Дзяржа я жыць шчасліва, прыховаючы дзюму, я не алуваю стомленасці. Свой голас я аддам таварышу Сталіну і таварышу Варашылаву, якія далі мне шчаслівае жыццё.

Пад неамаўкаючыя апладыменты, гучнае «ура» аддаюцца калектыву фабрыкі «Комунарка» вылучыць у кандытаты Совета Саюза па Менскай гарадской выбарчай акрузе таварыша Сталіна, таварыша Варашылава, таварыша Молатава, таварыша Ежова і таварыша Мікаіана.

Сход ажываецца тэлеграмай за таварыша Сталіна і таварыша Варашылава з просьбаю дань сваю згоду балатыравацца ад Менскай гарадской выбарчай акругі.

Падпісанне тэлеграмы рабочыя дзярылі сваім лепшым стаханавцам — т. Машы Шымавічу і Шапіры Лейбры. Даручана прэзійуму паслаць такія-ж тэлеграмы тав. Молатаву, тав. Ежову і тав. Мікаіану.

Сход выбраў сваіх лепшых таварышоў — Берэіна, Глазюка, Снігер, Крышка і Шымавіч прадстаўнікамі на перадыбарчую нараду Менскай гарадской выбарчай акругі.

С. ЛЯСНЕУСкі.

ЗНАМЯНАЛЬНАЯ УРАЧЫСТАСЦЬ

НА СХОДЗЕ РАБОЧЫХ, СЛУЖАЧЫХ І ІНЖЫНЕРНА-ТЭХНІЧНЫХ РАБОТНІКАЎ 1-Й МЕНСКОЙ ЭЛЕКТРАСТАНЦЫ

Сёння неадзінадушна ўрачыста грэміць музыка. У залі сунулі самай ўваходзіць усе новыя групы лікуючых людзей. Сівавалосыя старыкі, стройныя юнакі і дзяўчаты, — ва ўсіх у іх аднолькава радасныя твары, святлоны выгляд.

Але вось змяўка медзь труб. Старшыня заўкома тав. С. Самойлаў адкрывае сход для абмеркавання кандыдатаў у дэпутаты Совета Саюза.

Слова прадстаўляецца тав. Хамікову — дажурнаму па станцыі.

— Я прапаную першым кандыдатам у дэпутаты ў Совет Саюза вылучыць таго, — хто падобна Валадзімірам Леніным рыхтываў і ўзвыў рабочы клас, працоўнае сялянства на барацьбу за свабоднае жыццё;

— хто разам з Леніным перамог на франтах грамадзянскай вайны і даў працоўным Савецкай Расіі сваю сапраўдную разліцу;

— хто на працягу дваццаці год вярда вёў краіну ад перамогі да перамогі да светлага сацыялізма;

— хто бязлітасна граміў усіх і ўсіхкіх ворагаў народа: траціцкіска-зіноўеўска-бухарынскіх вырпакаў, прэзэрных бандытаў, агентаў фашызма;

— хто даў народам неабсяжнага Савецкага Саюза сонечнае, шчаслівае, багатае жыццё;

— хто з'явіўся тваром вялікіх працоўных савецкага грамадзяніна, запісаных заветнымі літарамі ў вялікай Сталінскай Канстытуцыі;

— пад чым непераможным кіраўніцтвам авангард працоўных усяго свету, вялікі Савецкі Саюз, лабудоваў выдатны будынак сацыялізма;

— хто з'яўляецца найвялікшым геніем, лепшым чалавечым нашай эпохі, правадыром усяго прыгнечанага чалавечства, — а імя яму — Сталін!

Ускалыхнулася мора галюў. Магутнае, адзінае «ура» ўзляцела ўвысь, і сотні рук залхалі, колькі было сіл.

На трыбуну ўнімаецца галюўны інжынер беспартыйны тав. Дзехцярэф.

— Я падтрымліваю прапанову тав. Хамікова. Я прапаную таксама вылучыць кандыдатам у дэпутаты лепшага саратніка вялікага Сталіна, стальнага наркома, першага маршала Савецкага Саюза, слаўнага кіраўніка нашай пераможнай Чырвонай Арміі Клімента Ефрэмавіча Варашылава.

Зноў раздаецца гом вапскаў і, здаецца, разрываюцца зводы залы ад магутнага «ура».

Старшыня ставіць на галасаванне. Вырастае лес рук.

— Раньне прынята аднагалосна. — Гаворыць старшыня, але голас яго тоне ў практыкуючайся на зале хваля грэмака «ура». Усе ўстаюць. Магутны «Інтэрнацыянал» завяршае сход.

В. ДВАЖЫНСкі.

НАШ ДЭПУТАТ— КЛІМ ВАРАШЫЛАЎ

НА СХОДЗЕ СТУДЭНТАЎ І НАВУКОВЫХ ПРАЦАЎНІКОЎ БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАУ- НАГА УНІВЕРСІТЭТА

Правінёў званок. Доўгі кармію ўніверсітэта напоўніў шумам і гоманам. На карыторы стварыўся духавіцкі паток, які накіроўваўся ў вялікую аўдыторыю. Прасторнае памяшканне замянялася студэнтамі.

На трыбуну — студэнтка геофага тав. Казлова.

Першым словам яна ляжыць дарагога бацьку таварыша Сталіна.

— Я ляжыць таварыша Сталіна за шчаслівае жыццё, якое атрымаў нашы бацькі і мы, малодзе пакаленне. Пад кіраўніцтвам Сталіна і яго саратніка, любімага наркома маршала Клімента Ефрэмавіча Варашылава, Чырвонай Арміі абараняе нашы межы, а мы слязкойна вучымся, працуем і амячываем... Я прапаную кандытатам у дэпутаты Вярхоўнага Совета Саюза вылучыць таварыша Варашылава.

Агульны сход навуковых працаўнікоў і студэнтаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта з любоўю і шчырай прызанню выбраў кандытатам у дэпутаты Совета Саюза першага маршала Савецкага Саюза — Клімента Ефрэмавіча Варашылава.

На сходзе прынята рэзалюцыя і тэкст тэлеграмы таварышу Варашылаву.

П. ЛЕВАНОВІЧ.



На агульназаводскім сходзе рабочых менскага машынабудавальнага завода імя Варашылава, прысвечаным вылучэнню кандыдатаў у дэпутаты Совета Саюза.

ВЫБЕРАМ ДАСТОЙНЫХ СЫНОЎ САВЕЦКАГА НАРОДА

Сёння па фабрыцы «КІМ» вялікае святло. Сёння калектыв з 400 чалавек рабочых, служачых, інжынерна-тэхнічных работнікаў і абавучнікаў будзе вылучаць кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Совета Саюза. Першае слова атрымлівае стары каларны рабочы тав. Марголін.

— Прыгожа гаварыць я не ўмею, але ў гэты гістарычны дзень я хачу падзяліцца з вамі той радасцю, якая напоўніла май сэрца. Сход сёння ў нас не звычайны. Мы ўпершыню ў гісторыі вылучаем кандыдатаў у дэпутаты ў Вярхоўны Совет СССР. Выбары ў вярхоўныя кіруючыя органы павінны прайсці так, каб туды выйшлі былі людзі, якія ў штодзённым жыцці кіруюцца аб нас, працоўных. Такім чалавечам з'яўляецца наш любімы і дарагі правадыр таварыш Сталін, які забяспечыў нам, рабочым, шчаслівае і радаснае жыццё. Я пражыў 61 год. Свае лепшыя малодыя гады я загубіў у цяжкай вайсковай працы. Радасці не бачыў. Падлая эксплуатацыя абыходзілася са мною, як з жывёлінай, шыкавалі кавалак хлеба, а затым на пазатыльнікі і шнікі былі велікі шчырыя. Але ўсё гэта прайшло. Зараз я шчаслівейшы чалавек ў свеце. Вырасціў дзесяць чалавек дзяцей. Маю шпіс пяці, тры нявесткі, дзяццятры ўнукі. Сім'я ўся складзецца з 43 чалавек.

Усе жыццё радаена і шчасліва. І сёння з усею радасцю маю ісці аддаць свае галасы тым, хто стварыў для іх светлае, прыгожае жыццё. Я шчаслівы, што жыць у Сталінскую эпоху. Я алуваю сабе мошны і адзоровы. На вытворчасці — не

з торных. Зарабляю 600 рублёў у месяц. Я, стары рабочы, прапаную выбраць кандытатам у Вярхоўны Совет СССР першага правадыра таварыша Сталіна, таварыша Сталінскай Канстытуцыі, які вялікае нас ад перамогі да перамогі.

Няхай жыць наш мудры, дарагі таварыш Сталін!

Голаснае «ура» патрасае ўсё памяшканне ў адзіным ларыве.

— Няхай жыць і маішце наша камуністычная партыя! — раздаецца вопіскі ў канцы цеха.

Зноў магутная хваля «ура» паўтарэцца ў адзіным ларыве.

— 12 снежня мы будзем выбіраць дэпутатаў у Вярхоўны Совет СССР, — гаворыць тав. Дукар. — Мы павінны выбраць туды дастойных людзей, адданых партыі Леніна—Сталіна, якія бязлітасна вядуць барацьбу з ворагамі народа, а прапаную выбраць сёння кандытатам у дэпутаты ў Вярхоўны Совет Саюза нашага любімага маршала таварыша Варашылава.

Аліза за адным выступаюць рабочыя. Іны выказваюць сваю любоў да нашай партыі Леніна—Сталіна, да любімага правадыра таварыша Сталіна.

Сход амяляюцца вылучае сваімі кандытатамі і дэпутатамі ў Совет Саюза таварыша Сталіна і таварыша Варашылава. У сваіх прывітаньнях тэлеграмах іны просіць таварыша Сталіна і таварыша Варашылава дань сваю згоду балатыравацца ў дэпутаты Совета Саюза Вярхоўнага Совета СССР.

Савіцкая.

ПЕРШЫ МАНДАТ— ЛЮБІМАМУ ПРАВАДЫРУ

Тут калісьці былі маленькія поўсаматужныя майстэрні па рамону сельскагаспадарчага інвентару. На іх месцы зараз узнімаюцца карпусы цехаў машынабудавальнага завода імя Кірава.

Зараз-жа пасля работы завод прышоў на сход прышоў аграду, як адзін чалавек. Загрымў аркестр. 800 рабочых — старыя кадранькі, пажылыя работнікі, заводская моладзь апаўняюць вялікую залу сталовай.

Сход адкрывае старшыня заўкома т. Лапіус.

На трыбуну падымецца стаханавец кавальскага цеха, беспартыйны рабочы завода імя Кірава — тав. Іван Францавіч Юшкевіч.

Пад бурныя вопіскі ўсёй залы т. Юшкевіч усклікае:

— Я ганарыўся тым, што мой сын прызван у Чырвоную Армію і будзе абараняць нашу радзіму. Калі вораг нападзе, пойдзе і другі мой сын.

Калектыву завода бурна вітае яго заву. Калі зала заікае, тав. Юшкевіч гаворыць:

— Мы шчаслівы будзем выбраць нашым дэпутатам правадыра народаў таварыша Сталіна, даўшага нам радаснае жыццё. Я вылучаю таксама кандытатам у дэпутаты ў Совет Саюза жалезнага наркома таварыша Варашылава. Крыкам «ура» «Няхай жыць таварыш Сталін!» «Няхай жыць таварыш Варашылаў!» — аддаваюць кіраўні на выступленне свайго старога кадранькі.

Іван Францавіч замяняе інжынер завода Хім Давідавіч Стаскі. Ён гаворыць аб векавой мары лепшых розуму чалавечства, аб тым, што гэта мара ажыццэўлена ў Савецкім Саюзе. Тав. Сульскі гора па падтрымлівае кандыдатуру вялікага правадыра народаў — таварыша Сталіна і яго лепшага саратніка, першага маршала Савецкага Саюза таварыша Варашылава, як дэпутатаў ад Менскай выбарчай акругі, якіх выбраныя сталеі Савецкай Беларусі. Шумным адбароннем сустракае сход выступленне інжынера тав. Сульскага.

Тав. Шапко таксама прапануе вылучыць кандыдатамі ад калектыва завода імя Кірава таварышоў Сталіна і Варашылава.

ВЯЛІКІ СТАЛІН— СЦЯГ НАШЫХ ПЕРАМОГ

У цэнтры двара фабрыкі імя Кагановіча — імправізаваная сцена. На грузавіку стаіць стол, пакрыты кумачом.

Пачаўся агульны сход. Стаханавец Скабло Г. прапануе вылучыць першым кандытатам у дэпутаты Совета Саюза любімага правадыра, роднага таварыша Сталіна. Гэта імя пахалляюць паўтары тысячы галасоў. Гучнае «ура» ў гонар таварыша Сталіна аддаецца ў «Інтэрнацыяналізм», які выконвае аркестр.

Тав. Скабло прапануе другім кандытатам у дэпутаты вылучыць блізкага саратніка таварыша Сталіна, жалезнага наркома, правадыра Чырвонай Арміі таварыша Варашылава.

Шчырай і хваляючай была прамова т. Берштыя. Яна гаворыць аб Вялікім Сталіну і правадыру Чырвонай Арміі таварышу Варашылаву.

Завойшчыце тав. Літкер заклікае ўвесь калектыв яшчэ вышэй уняць прадукцыйныя прымы, паказаць новыя рэкормы ў рабоце. Ён абавязваецца сёння выканаць сваю норму на 200 процантаў.

Старшыня схода прыступае да галасавання. 1.500 чалавек урочыста падымалюць рукі за вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Совета СССР ад рабочых і служачых. ІП абутковай фабрыкі імя Кагановіча таварышоў Сталіна і Варашылава.

І. ТУРЭЦКІ.

Стаханавца лінейнага цеха тав. Марыя Скаваўна Загорына гаворыць, што толькі ў СССР жанчына можа жыць шчасліва, толькі ў нас яна з'яўляецца поўнапраўнай грамадзянкай. Жанчыне ў нас усюды адкрыты ўсе дзверы.

Тваром гэтага шчаслівага жыцця з'яўляецца наш дарагі, наш мудры правадыр таварыш Сталін.

Тав. Загорына завуляе, што яна з радасцю падтрымлівае кандыдатуру лепшага з лепшых людзей — таварыша Сталіна і аднаго ланіна — правадыра любімай Чырвонай Арміі — таварыша Варашылава. Гордасцю за радзіму, за савецкую жанчыну гучыць яе простыя, задушаўныя словы.

У напружанай цішыні старшыня схода зачытвае рэзалюцыю:

— Рабочыя, служачыя, інжынеры і тэхнікі, камуністы, комсамольцы і беспартыйныя машынабудавальнага завода імя Кірава вылучаюць сваім першым кандытатам у Совет Саюза — таварыша Юсіфа Вісарыянавіча Сталіна і першага маршала Савецкага Саюза — таварыша Клімента Ефрэмавіча Варашылава і просіць іх згадзіцца балатыравацца ў дэпутаты Вярхоўнага Совета па Менскай выбарчай акрузе. Як адзін чалавек, аднадушна галасуе калектыв рабочых завода імя Кірава за сваіх кандыдатаў. Зноў усклікае доўгая авадзіна, практыкуюцца «ура».

Калектыву завода пастанаўляе паслаць прывітаньні таварышам Сталіну і Варашылаву і прасіць іх згадзіцца балатыравацца кандыдатамі ад Менска. Вялікі гонар падпісаць гэта прывітанне ад імя ўсяго калектыва завода ўсклазае на старога рабочага — стаханавца-лінейніка Пракофія Іосіфавіча Ахромчыка.

Для ўдзелу ў акруговай прадвыбарчай нарадзе прадстаўнікоў працоўных сталеі і для перадачы раманна рабочых завода сход выбраў т. Юшкевіча, Загорыну, Сульскага і Брышавяра.

Сход скончан. Зала ўстае і ў адзіным магутным ларыве спявае «Інтэрнацыянал».

С. БУТОМАУ.

НА ЗАВОДЗЕ ІМЯ МЯСНІКОВА

Прасторны дэмапрацоўчы пях быстра замяняецца лютымі. Раўна ў 5 гадзін старшыня заводскага камітэта тав. Лобач адкрывае сход. Наведанне, што ў парадку іна — вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Совета СССР, сустракаецца гомом вопіскаў, крыкімі «ура». Сямот чалавек, усе, як адзін, лікуюць. Вопіскі ў гонар таварышоў Сталіна, Варашылава, Молатава, Калініна, Ежова шматразова рэзалюцыя з усіх калюў.

На трыбуну ўзыходзіць беспартыйны рабочы тав. Шчыпакоўскі, які 40 гадоў працаваў на вытворчасці.

— Я хачу расказаць, як работні клас жыў пры першым ладзе. 3—10 год стаў я працаваць на гаспадары і за 10 рублёў у год трэба было паду саўшчы. Ён тут прамажні! Рабочы прамажні па 16—18 галюў. Нязнасна было. Прыгтытаў перскай лад работні клас.

Як-жа зараз жыць нашы моладзе ў работні клас? Наша моладзе жыць зараз, як і ўвесь рабочы клас, увесь народ, — выдатна. Прадуце 6—7 галюў, вольных 17—18 галюў; ідзе ў клубы, у кіно, у тэатры. Аб чым гэта гаворыць? Гэта гаворыць аб тым, што наша партыя, наш урад кіруюцца аб нас, працоўных. Мы карыстаемся правам на працу, на ашычываюць, маем права на адукацыю. Наша партыя прымае рабочы клас, усіх працоўных за заслуга і радаснага жыцця. Я-жа нам не любіць сваю партыю, свайго дарагога, мудрага і вялікага таварыша Сталіна, які ўсё жыццё свабоднае прысвечвае дзея нас, рабочых і сялян.

Я ў Вярхоўны Совет СССР вылучаю кандыдатуру таварыша Сталіна і Клімента Ефрэмавіча Варашылава (бурныя апладыменты, усе ўстаюць).

Няхай жыць правадыр, родны таварыш Сталін!

Няхай жыць нашым абароны маршал Варашылаў! (Раздаюцца крыкі «ура», апладыменты, вопіскі «Няхай жыць таварыш Сталін, наш друг і бацька!» «Ура!»).

Таварышы! Вы ўсе ведаеце, што Клімента Ефрэмавіч Варашылаў — гэта адданейшы чалавек нашай партыі і рабоча-му класу. Ён стаіць за справу партыі, ён усё жыццё прысвечвае работаму класу. І зараз таварыш Варашылаў абяцаў, што калі зорак пасме сушуць свабоднае рыла ў наш савецкі агарод, мы яго будзем біць не на нашай, а на чужой зямлі.

Таму, таварышы, нам трэба просіць дарагіх таварыша Сталіна і таварыша Варашылава, каб яны далі згоду балатыравацца па выбарах у Вярхоўны Совет па Менскай выбарчай акрузе.

Аліза за адным амяляюцца прамоўцы. Выступаюць: работніца т. Маркевіч, тэхнік Пятроўскі, слесар Галяшэвіч, малю Левін, бригадзір Машака, работніца Федарава і іншыя. Усе яны гаворыць аб вялікім Сталіну і яго лепшым саратніку таварышу Варашылаву. Горача і паўна падтрымліваюць прапанову тав. Шчыпакоўскага аб вылучэнні таварышоў Сталіна і Варашылава дэпутатамі ў Совет Саюза СССР.

Сход аднагалосна рашыў выставіць кандыдатуры таварышоў Сталіна і Варашылава ў дэпутаты Совета Саюза СССР і ажывіла за іх з просьбаю, каб яны далі сваю згоду балатыравацца па Менскай гарадской выбарчай акрузе.

Г. ВЯРХОЎСКІ.



Агульназаводскі сход рабочых, служачых і ІПР фабрыкі «Комунарка», прысвечаны вылучэнню кандыдатаў у дэпутаты Совета Саюза.

Фото С. Грына.

НАСУСТРАЧ 20-й ГАДАВІНЕ КАСТРЫЧНІКА

МАСАВЫ МІТЫНГ У ПАРЫЖЫ

ПАРЫЖ, 20 кастрычніка. (БелТА). У азнаменаванне XX гадавіны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі «Таварыства прыяцеляў Савецкага Саюза» арганізуе 23 кастрычніка ў Парыжы масавы мітынг, на які прыбудуць, апрача працоўных Парыжа і дэлегацыяў з французскіх правінцыяў, таксама дэлегацыя з Англіі, Іспаніі, Чэхаславакіі, Бельгіі,

Швейцарыі і Галандыі. На мітынг выступіць старшыня іспанскай партыі (парламентарна) Мартынес Барыя, савецкія каталонскага генералітэта (урата) Антоніо Эберт, генеральны сакратар чэхаславацкага «Таварыства прыяцеляў Савецкага Саюза» Георг Калітко, дэпутат бельгійскага парламента Фернан Вруфр, Марсель Капэн, і іншыя.

„ДОШКА СЛАВЫ“

ПРАГА, 21 кастрычніка. (БелТА). Шырока распаўсюджаная газета «Літове навіны» змяшчае асобнае паведамленне аб «народным дары Чэхаславакіі да 20-годдзя СССР», які будзе паднесены савецкаму ўраду ад народаў Чэхаславацкай рэспублікі. Гэты дар уявіць сабою «Дошку славы» ваеннага размеру (6 квадратных метраў), зробленую з асоба гэтага

вага шкла і палезную на шасць роўных, мастацка аформленых частак. На гэтай дошцы напісаны прывітанні і чырвоноармійскага страфа пастаў С. К. Пеймана і Іосіфа Гора. Гэта «Дошка славы» зараз выставлена для агляду ў Празе, а на наступным тыдні будзе адпраўлена ў Маскву.

„ЗАЛАТАЯ КНІГА“ АМЕРЫКАНСКАЙ ДРУЖБЫ З СССР

НЬЮ-ЁРК, 20 кастрычніка. (БелТА). У «Залатую кнігу амерыканскай дружбы з Савецкім Саюзам», паслявакна народнага СССР да XX гадавіны Вялікай сацыялістычнай рэвалюцыі, дагэту сабіраюць ўжо некалькі тысяч амерыканскіх грамадзян. Амерыканскае «Таварыства прыяцеляў Савецкага Саюза», па ініцыятыве якое створана «Залатая кніга», працягвае збор дадатковых подпісаў. У ліку даўшых свае подпісы многа вядомых палітычных дзеячоў, вучоных, пісьменнікаў, мастакоў, педагогаў і інш. асоб.

У агульным адрасе ў гэтай кнізе старшыня амерыканскага «Таварыства прыяцеляў Савецкага Саюза» Корліс Ламонт, звяртаючыся да старшыні ЦК ВКП СССР тав. Каляціна, заклікае:

«Мы ў ШТА, даўшы свае подпісы ў «Залатую кнігу дружбы з вялікім Савецкім Саюзам», вітаем народы Савецкага Саюза за XX гадавіну існавання савецкай рэспублікі. Мы вітаем вапны выдатны дзяніны за першыя 20 год і расшырэнне савецкай дэмакратыі ў сувязі з уз'яўленнем новай Савецкай Канстытуцыі. Мы вітаем вапны існуючыя намаганні па захаванню ўсеагульнага міру і выражам шчырую надзею, што ў бліжэйшым будучым у любым імя больш пэснае прызнае супрацоўніцтва нашых краін па захаванню міру на карысць чалавечтву.»

РОСТ КОМПАРТЫ ЧЭХАСЛАВАКІІ

ПРАГА, 21 кастрычніка. (БелТА). Цэнтральны орган камуністычнай партыі Чэхаславакіі «Рудэ права» паведамляе аб значным росце камуністычнай партыі па ўсёй Чэхаславакіі. Толькі ў аэным Брнэй-скім раёне з мая па кастрычнік гэтага года

да ўступіла ў партыю 689 чалавек. Газета ўказвае, што працягвае камуністычнай партыі палітыка народнага фронту апазіцыі, шырокае волгук сарод працоўных мас Чэхаславакіі.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

У ПРАВІНЦЫ ШАНЬСІ

НАНКІН, 21 кастрычніка. (БелТА). Агенцтва Сентрал Ньюс паведамляе, што кітайскія войскі ў правінцы Шаньсі знішчылі японскую авіябазу ў раёне Яньшунь-Дайчжоу. Гэту авіябазу выкавалі 4 палкі 8-й кітайскай народна-рэвалюцыйнай арміі. У поўнач 20 кастрычніка пачалася атака кітайскіх войскаў на галоўны японскі сім у раёне Лайчжоу-Госыя. Пачуў адан батальён праваў на часовы аэрадром, дзе сталі 24 японскія самалёты. Кітайскія салдаты рунілі гранаты і кулямётам агнём рубілі самалёты. У часе палёту японскія войскі панеслі вялікія страты.

таі пазывому штабу японскіх войскаў у правінцы Шаньсі. У аказа па просьбу прысядкі палмавананні ў паўночную частку правінцы Шаньсі штаб японскіх войскаў у Паўночным Кітаі паведамляе, што палмавананні прысядкі негэта, бо не гледзячы на сканспіраванне ў Манчжуріі 450 тысяч японскіх войскаў, становіцца чым вельмі абстрагане. У гэтай тэлеграме ўказваецца на канцэнтраваную японскіх войскаў ужо граніцы Манчжурскай Народнай Рэспублікі.

У ШАНХАЙСКИМ РАЁНЕ

ШАНХАЙ, 21 кастрычніка. (БелТА). Кітайскія войскі па шанхайскім фронце ўварта абараняюць Дацун (на паўночны ахал ад Шанхая). Аб'явілічыя японскія атакі, ным ўтрымліваюць усе свае пазіцыі на ахал ад Шанхайскай заліва, што ідзе з Шанхая ў Люхан праз Дацун. Ранішай 21 кастрычніка пасля манага бою кітайскія войскі занялі адну з вёсак на поўнач ад Бацзайбайлоу.

Кітайскія войскі развіваюць актыўнасць таксама на ахалнай граніцы Шаньсі. Японскія войскі, наступаючы на праход Наньшаньгань, акружаны кітайскімі войскамі. Усе шляхі японскіх адрэзана і японскія часткі аказваюцца пад пагрозай знішчэння. Па кітайскіх вестках, у гэтым раёне японскія войскі ўжо страцілі дзве тысячы забітых.

МАТЧ ЛЕВЕНФІШ—БАТВІНІК

Вострая партыя матча Левенфіш—Батвінік дагравалася 21 кастрычніка. Пасля агульнага ігры першы-жхх Левенфіш быў памылковым. Батвінік неадкладна ахаліў ініцыятыву, прыпыніў фігуры чор-

ных. На 68 ходзе Левенфіш аказаўся. Вынік партыі — 4:2 пры двух нічыях на карысць Батвініка. (БелТА).



НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ. Малады боец рэспубліканскай Іспаніі гранатамітчы Нарасо з'яўляецца граёй мляжніку і італа-германскіх інтэрвантэу. Ен разам са сваімі таварышамі выву са строю безлічную колькасць варажых танкаў і броняўагмабіляў. НА ЗДЫМКУ: Нарасо (першы справа) і яго таварышы з брыгады «дынамітчыкаў» падпаўзаюць да варажых акапаў.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ ФРОНТ
Па паведамленню іспанскага міністэрства абароны, 21 кастрычніка ў Верхняй Арагоніі мляжнікі прававалі атакаваць рэспубліканскія пазіцыі. Загарадзальным агнём рэспубліканскай артылерыі і паслявакным маневрам рэспубліканскіх частак частка войска мляжніку адрэзана ад іх галоўных сіл.

У сектары Тэруэль разведальныя атрады рэспубліканскай арміі пазіцыі мляжніку па поўдзень ад Шко дэль Соро.

Рэспубліканская артылерыя знішчыла аўтамабільны транспарт, які сьледваў з Сарагосы ў сектар Бельчыта.

МАДРЫДСКІ ФРОНТ
У сектары Гвадалахара (на паўночны ўсход ад Мадрыда) рэспубліканскія войскі, заняўшы на участку Іта пасля рукаланнага бою ўмацаваныя пазіцыі мляжніку, прасунуліся амаль на 2 кілометры.

Вечарам 21 кастрычніка батарэі мляжніку, размешчаныя на ахал і на поўдзень ад Мадрыда, падвергілі горэз моцнай бамбарыроўцы. Спярэй пачаліся ва ўсё часткі горада.

ПАЎНОЧНЫ ФРОНТ
Мляжнікі працягвалі наступленне ў напрамку Хіхона (горад у Астуріі, на ўзбярэжжы Бейскайскага заліва), з якім у сучасны момант перарвана ўсякая сувязь.

Перагаворы Франко з Мусаліні

ПАРЫЖ, 21 кастрычніка. (БелТА). Па вестках рады газет, брат пераходзіць іспанскіх фашыстаў Франко, які знаходзіцца ў Рыме, вядзе перагаворы з Мусаліні аб адпраўцы экспедыцыйнага італьянскага корпусу ў аказе 100 тысяч салдат, а таксама аб адпраўцы 100 італьянскіх самалётаў для шырокага наступлення на мадрыдскім фронце.

Выратаваць насельніцтва Астурый

ПАРЫЖ, 21 кастрычніка. (БелТА). У органы кампартыі Францыі «Юманітэ» ахаліў падпісані Рамон Ралаван, Капэван, Лавжэван і іншыя працэставаныя французскай грамадскай пратэст супроць варажскіх дзеянняў італьянскіх і германскіх войскаў, а таксама войска іспанскіх мляжніку.

Аўтары пратэста пішучы: «Акружанае з усіх бакоў, блакіруемае з мора, атакуемае авіянай мляжніку, насельніцтва Астурый, пазбаўленае ежа, зыходзіцца на прыроднай знішчэння арміі Франко пры падтрымцы акупанцыйных войскаў Мусаліні і Гітлера».

Далей у пратэста гаворыцца: «Дэмакратычныя ўрады, французскі ўрад у першую чаргу, не могуць аставацца бездзейнымі да лёсу астурыйскага насельніцтва. Трэба, каб французскія народ дабіўся эвакуацыі жанчын, дзяцей і раненых з Астурый, дабіўся эвакуацыі тых, чыя жыццё ў небяспэцы. Маўчальна, аставацца абыякавымі азначала-б рабін ачышчэння супроць гораду нашата народна, гонару ўсёго чалавечтву. Трэба, каб з усіх бакоў, з аказоў, працірмстваў, кантор, з гарадоў і вёсак былі адпраўлены дагэталы да апаветных узад: трыба, каб тысячы тэлеграм і рэвалюцыйны указалі французскаму ўраду на яго абавязак чалавечтву, з якімі пералітаюцца інтэрэсы абароны краіны».

Пасаджэнне іспанскага ўрада

ВАЛЕНСІЯ, 21 кастрычніка. (БелТА). Учора пад старшынствам прам'ера Негрына абылося пасаджэнне іспанскага ўрада. Асноўнае пільнае, якое абмяркоўвалася на пасаджэнні, — становішча на паўночным фронце Гутарыя ішла таксама аб тым, якім чынам паскорыць эвакуацыю грамадзянскага насельніцтва, якое падвергана бамбарыроўцы з боку фашыскай авіяцыі. Негрыні і міністр абароны Прыето паведамілі, што прыняты меры па фрактыванна судлаў. Апрача таго яліся перагаворы з некаторымі дэмакратычнымі краінамі, куды эвакуіруема будучы накіраваны.

Маневры фашыскай Італіі

ЛОНДАН, 21 кастрычніка. (БелТА). Увесь англійскі друк выказвае ў прамой ці ўскоснай форме пазарэнне аб тым, што згода Італіі на прыняцце французскага і англійскага планаў эвакуацыі «добраахотнікаў» з Іспаніі азначае толькі маневр, за якім паследзе малейшы сабатаж

Аршт генералаў-адрадкаў

ВАЛЕНСІЯ, 21 кастрычніка. (БелТА). Па распаражэнню міністра абароны Іспаніі і ў выкананне паставана сьледчага варажэскага суда па справе аб здачы Малагі, арштываны і пасаджаны ў турму ў Валенсіі генералы Асенсіа, Кабрэра, Монхе і палкоўнік Артага. Па гэтай-жа справе ў Мадрыдзе арштывана генерал Монхе, брат арштыванага ў Валенсіі.

Італьянская правакацыя

ВЕНА, 21 кастрычніка. (БелТА). Газета «Бернер тэгзэт» паведамляе, што, па вестках з Неапаля, туды няўлава прыбыла італьянская падводная лодка «Калісе» уначы на бару двух аэрыкаў і рад лічбных матросаў. Подводная лодка меза значны пашкоджанні і была напярочна для аманту ў Касталамане чы Стэлія Гэтылі дзіямі ў Неапаль прыбыла другая італьянская падводная лодка — «Ціто споры», таксама значна пашкоджана. Далей газета паведамляе што італьянская падводная лодка, замаскаваная, як падводная лодка савецкага флота, пакінула Неапаль. Каманда падводнай лодкі была аэста ў формі савецкага марскага флота».

СОВЕТСКИЯ ПАТРЫЁТКИ

Вечарола, Сонпа, апускаючыся за лес, рассыпала свае залатыя праменні па шырокіх калгасных палях. Калгасныя палітравічкі калгаса імя Сталіна зварочваліся з поля дамоў. Арыона Вольга і Сянькевіч Алімпія ішлі з работы пазней за ўсіх — калі гул трактароў, гучыня песні даўчач амяліліся непарушальнай цішыняй.

Вольга і Алімпія ішлі пад уражаннем сваёй ударнай работы і заклілі паміж сабой думкамі. І раптам недалёка ад дарэка, выдзелілася постаць незнаёмага чалавека. Палуті пераглынуліся. Неаўчмее не іх хутка расседала. Тут рукою палуп — граніца. Зразумела аказва апынуцца незнаёмы. Апошні крута зваруў убок і пачаў удаляцца. Вольга і Алімпія прасачылі яго напрамак і хутка павелілілі аб аўажаным у пагранічца. Парушальнік граніцы быў затрыман. Ен аказаўся іспанцам разведкі адной замежнай дзяржавы.

За актыўную дапамогу пагранічцам у ахове граніцы народны камісар унутрашніх спраў БССР тав. Берман узагадаліў тт. Арыову і Сянькевіч па 400 рублёў кожнаму.

Гэтымі імямі на калгасных сходзе савецкім патрыёткам уручалася ўзнагарода. На сходзе тт. Арыова і Сянькевіч аказалі:

— Затрымак парушальніка граніцы мы выканалі толькі абавязак грамадзяніна на сваёй любімай сацыялістычнай радзіме.

Вольга і Алімпія разам з усімі калгаснікамі горама віталі слаўных пагранічцаў і сталінскага народна тав. Жэова — вернага варажэскага варажэ Вадзікай працэтарскай рэвалюцыі.

— Назва нашага калгаса імя Сталіна, — заклілі калгаснікі, — патрабуе ад нас сталінскай работы. Мы, бліжэдня аднамы сваёй сацыялістычнай радзіме, сваёй любімай праварыю таварышу Сталіну, узадсперым сваю рэвалюцыйную пільнасць, зробім усё для дапамогі слаўным пагранічцам, каб іх азілі шпёі, ідверсант не праішоў на савецкую зямлю.

Азначым XX гадавіну Вялікай сацыялістычнай рэвалюцыі і выбары ў Вярхоўны Совет СССР новымі паспехамі ў рабоце. Перавторым наш пагранічца калгас у непрыступную кропасць «Мабоні» Я. ІВАШЫН.

ЛЕКЦЫІ, ДАКЛАДЫ, КАНЦЭРТЫ

Прафком і камсамоўскі камітэт Беларускага Дзяржаўнага ўніверсітэта арганізавалі лекцыі для студэнтаў і навуковых работнікаў ўніверсітэта. Прачытаў ўжо лекцыі «20 год савецкай біялогіі», «20 год савецкай гісторыі», «Падзеі ў Паўночным Кітаі».

Арганізацыя яшчэ прыклі лекцыі на тэмы: «Агляд міжнародных адносін СССР з капіталістычнымі краінамі за 20 год», «20 год савецкай матэматыкі», «20 год савецкай хіміі» і інш.

Два разы ў шаснаццаці ў вадлікай аўтэнтнай біялагічнага корпусу ўніверсітэта дэманстравалі лямпы гучавыя савецкія кінокарціны: «Штаткі», «На Далекім Усходзе», «Ушэльце Аламасов» і інш.

Для студэнтаў і навуковых работнікаў наліжжэюцца таксама пераказчынікі канцэртаў, паставоўкі і т. д.

КАЛОНА РАВЕСНІКАУ КАСТРЫЧНІКА

Калектыў шоўкавай фабрыкі імя Куйбышава ў Магілёве ўзможнаа выхуцелі па да XX гадавіны Вялікай сацыялістычнай рэвалюцыі. Праматчыны гурток палыхтоўчае спектакль «Очыя ставка» — Шэйліна. Харавы гурток развучае новыя песні. Бібліятэка фабрыкі пазбара літэратуру аб XX-годы Кастрычніка.

На квэтарох у стаханавцаў і ўдари-ляроўскага, «Запарожан за Дунаем» — Гудак-Артамашэскага, «Вій» на Гогаля, «Слава» — Гусева і інш.

Да 20-годдзя Вялікай сацыялістычнай рэвалюцыі театр рыхтуе прэм'еру, «Думка пра Брытанку» — Ю. Яноўскага.

ГАСТРОЛІ УКРАЇНСКАГА ТЭАТРА ў БАБРУЙСКУ

У Бабруйск прыехаў на гастролі Украінскі дзяржаўны театр імя 15 годдзя В.В.М. Театр прабуае ў Бабруйску за 15 дзён аказа і хазіць за гэты час 15 паставоў — «Народ Сталіна» — украінскага паста-рэвалюцыянера Тарас Шаўчэка, «Наташка Палубіца» — Кат

ПАРАЖЭННЕ ФУТБОЛНАЙ КАМАНДЫ „ДЫНАМА“

Менская футбольная каманда таварыства «Дынама», якая ўдзельнічае ў Усеаюзным роагрышы на футболе па групе «Д», выязжала кабі сустрачы з камандай «Дынама» (Ерэван) і «Судостроитель» (Нікалаев).

У абодвух сустрачках Менская «Дынама» праіграла з лікам: «Дынама» (Менск) — «Дынама» (Ерэван) 3:1; «Дынама» (Менск) — «Судостроитель» (Нікалаев) 3:2.

Такім чынам, менскія дынамаўцы, пабраўшы ў спарывітцах па Усеаюзным паршынстве па футболе 17 ачыў з 30 магчымых, выйшлі па прапазітыве месца, пакінуўшы са сабой каманду «Спартак» (Днепрапетраўск), і асталіся ў гэтай-жа групе на 1938 год.

ТЭРАРЫСТ У ПАПОУСКОЙ РАСЕ

Вартавы па ахове чыгуначнага маста, чарноаварэец войска НВВД БССР тав. Кільчэноў заўважыў каля тунэля невялікама чалавека. Невяломы быў затрыман. Ен аказаўся пэпом С. членам тэрарыстычнай групы.

Пракуратура БССР закончыла следства па справах аб школітыве на магілёўскім дэпаніжскім і горацкім пунктах «Заготзерні». На гэтых пунктах школьнікі святоа азмешвалі чыстае, здаровае ярыро з заражонам і такім чынам заразілі вляшчонку другой ступені тысячы тон зярна.

Па гэтых справах арштываны і азіаны суду: былы кіраўнік магілёўскага пункта «Заготзерні» Раткевіч, яго намеснік Ламброўскі, агалічы склазам Франколь, тэхнік-буаўнік Халазенка былы кіраўнік дэпаніжскага пункта «Заготзерні» Макараў і яго намеснік Італіён былы кіраўнік горацкага пункта «Заготзерні» Астроўскі, яго намеснік Шахлевіч і загалічы склазаў Косак і Пацік.

У ПРАКУРАТУРЫ БССР

Закончана таксама следства па справе аб школітыве на рэчыцкім млыне. Загалічы млына Біг, загалічы аказалі Палей і загалічы лабараторыі Шылаў, з метай пельванія мукі, пільнасця складвалі яе ў непрыстэсаванае вільготнае памішкванне. У рэзультате — шмат мукі агітло. Апрача таго, Біг і Шылаў апроўдзілі для харчовых мот мукі, засмечаную металічнымі стружкам і рэзным ішым смеццем.

Справы па ўсіх ішыхспералітывы асоб пельванцы па рагляд Вярхоўнага суда БССР і прызначаны да слухання ў бліжэйшым іні

ДЛЯ ВЕДАМА

старшыня ФЭМ, дырэктароў клубоў, кіраўнікоў гурткоў і гурткоўнаў мастацкай асмадзейнасці г. Менска.

24 КАСТРЫЧНІКА г. г. пачынаюцца

ПЕРШЫЯ РЭПЕТЫЦЫ ЗВОДНЫХ КАЛЕКТЫВАУ,

якія падрыхтоўваюцца

да 2-й УСЕБЕЛАРУСКАГА АЛІМПІАДЫ,

прысвечанай XX гадавіне вялікай кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі.

Зводны ДУХАВЫ АРКЕСТР — у памяшк. медыстытута, пакой № 103, у 11 г. раніцы.

Зводны ХОР — у памяшк медыстытута, пакой № 103, у 2 г. дня.

Зводны СТРУННЫ АРКЕСТР — у памяшк кансерватарыі, у 5 г. вечара.

Зводны ТАНЦАВАЛЬНЫ КАЛЕКТЫВ — у памяшк медыстытута пакой № 103, у 8 г. веч.

Просьба забяспечыць аёк у гурткоўнаў у вышачацы час, з інструментамі і без сязанення

У ДНТБ АТРЫМАНЫ СТРУНЫ для гурткоў народных інструментаў Атрымаць можна штодзённа з 9 г. ран. да 4 г. дня за наяўны рэзік.

ДНТБ.

ДЛЯ ВЕДАМА НАСЕЛЬНІЦТВА

У МЭТАХ ЛЕПШАГА АБОЛУГОУВАННЯ ПАКУПНІКОУ

ДА КАСТРЫЧНІЦКІХ СВЯТ

МЕНСКОЎНІВЕРМАГ І ДЗІЦЯЧЫ ФІЛІЯЛ

(Савецкая 59) (рог Ленінскай і Савецкай)

3 16 КАСТРЫЧНІКА ПАВЯЛІЦЫ ЧАС ГАНДЛЮ

ДА 6 ЛІСТАПАДА НА 2 ГАДЗІНЫ У ДЗЕНЬ

УНІВЕРМАГ АДКРЫТ з 9 г. ран. да 9 г. 30 м. веч.

ДЗІЦЯЧЫ ФІЛІЯЛ — з 10 г. ран. да 9 г. 30 м. веч. ВЕЧЭРНЫЯ.

БЕЛДЗЯРЖДРАМІТЗАТ
23 кастрычніка — аб'ёмна № 35
АПОШНІЯ
Пачатак у 8 г. вечара.

Гукавы кіноаэтар «ІНТЭРНАЦЫОНАЛ»
Сёння і штодзённа на экране выма мастацкі фільм вытворчасці Масквы.

МЕНСКАЯ ГАРАДСКАЯ АКРУГОВАЯ ВЫБАРЧАЯ КАМІСІЯ ПА ВЫБАРАХ У СОВЕТ СІАУ ЗА ВЯРХОУНАГА СОВЕТА СІАУЗА ССР
змяшчаецца па адрасе: г. Менск, вул. Карла Маркса, дом № 16 (памішкванне Горсавета) 2-гі паверх, пакой 18, 19 і 20, тэлефон № 20-921
МЕНСКАЯ ГАРАДСКАЯ АКРУГОВАЯ ВЫБАРЧАЯ КАМІСІЯ ПА ВЫБАРАХ У СОВЕТ СІАУЗА ВЯРХОУНАГА СОВЕТА СІАУЗА ССР.

25 Кастрычніка 1937 г.
у горадзе Алма-Ата (Казахская ССР)
АДБУДЗЕЦА ЧАЦВЕРТЫ ТЫРАЖ ВЫІГРЫШАУ ПА ПАЗЫЦЫ ДРУГОЙ ПЯЦГОДКІ
(ВЫПУСК ЧАЦВЕРТАГА ГОДА)
У ТЫРАЖЫ будзе разырана **1.000.000** ВЫІГРЫШАУ на суму **164 мільёны 920 тыс. руб.**
УПРАУЛЕННЕ АШЧАДНАС І ДЗЯРЖКРЭДЫТА БССР.

АБРЭК ЗАУР
У МАГАЗІНАХ «СОЮЗТЕКСТИЛЬШВЕИТОГА»
ДА КАСТРЫЧНІЦКІХ СВЯТ І АСЕННЕ-ЗІМНЯГА СЕЗОНА
ПРЫБЫЎ **ВЯЛІКІ АСАРТЫМЕНТ** ТЭКСТЫЛЬНЫХ ТАВАРАУ:
Зеваўніна-папыровыя, суконна-шэрстыныя, шоўкавыя і ільняныя.
ГАТОВАЕ АДЗЕННЕ, ГАДАВЫЯ УБОРЫ мундынскае, жаночае розных фасонаў і дэталы.
АДРАСЫ НАШЫХ МАГАЗІНАУ:
МАГАЗІН № 1 — Ленінская, 1.
МАГАЗІН № 2 — Даўманна (б. Пярэсця).

Гукавы кіноаэтар «Прагрэс» МАСКА — ВОЛГА
Гукавы кіноаэтар «Спартак» ВАРШАВСКА СПЕЖКІ
Дзіцячы гукавы кіноаэтар СВЯТА ШЧАСЛИВА ЮНАСІ